

# Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ  
І ПРАФКОМАУ ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 33 (593) Субота, 15 снежня 1984 года

Газета заснавана ў верасні  
1969 года. Выходзіць  
раз у тыдзень | Чаңа 2 кан

## НА РАЁННАЙ КАМСАМОЛЬСКАЙ КАНФЕРЭНЦЫ

11-га снежня ў Доме палітасветы аблкома КПБ адбылася XXIII раённая справа здачна-выбарная камсамольская канферэнцыя Цэнтральная раён г. Гомеля. Справа здачным дакладам раёнама камсамола на ёй выступіла першы сакратар РК ЛКСМБ Т. Любезная.

Дэлегатамі ад камсамольскай арганізацыі нашага ўніверсітэта на канферэнцыі было 90 чалавек. У амбэркавані справа здачнага даклада РК ЛКСМБ і рэзвійнай камітэту прыняў удзел сакратар камітэта камсамола ГДУ В. Аспенка.

У прынятай на канферэнцыі пастанове вызначаны напрамкі работы камсамольскіх арганізацый раёна на новы перыяд. Выбраны кіруючы органы РК ЛКСМБ і делегаты на гарадскую і абласную справа здачна-выбарную камсамольскую канферэнцыю.

Ад камсамольскай арганізацыі ўніверсітэта ў складзе РК ЛКСМБ выбраны сакратар камітэта ЛКСМБ В. Аспенка, студэнты А. Аўдашова з біяфака, М. Анцічук з геофака, А. Горбач, А. Дрозд, Ю. Пенязь, С. Фядосянка, В. Ящунка з гістфіла. В. Пракапенка з фізічнага факультэта, В. Шведаў з матфака, асістэнт кафедры тэхнічных сродкаў апрацоўкі эканамічнай інфармацыі. А. Дзямідан-

ка, кандыдатамі ў члены РК ЛКСМБ — на-меснік сакратара камітэта камсамола па арганізацыйнай работе Г. Шалдукова і чацвертакурсніца гістфіла А. Барсукова. Студэнт 2-га курса эканамічнага факультэта В. Гаўрылюк выбраны членам рэзвійнай камісіі РК ЛКСМБ.

Ад камсамольскай арганізацыі ўніверсітэта 33 чалавекі выбраны дэлегатамі на гарадскую і 8 — на абласную справа здачна-выбарную камсамольскую канферэнцыю.

У работе раённай камсамольской канферэнцыі прынялі ўдзел інструктар ЦК КПБ Л. М. Стрыльчанка, першы сакратар Цэнтральнага РК КПБ член ЦК КПБ Г. М. Кускова, другі сакратар раёнама партыі Г. М. М. Каракеевіч, сакратар РК КПБ В. І. Чэлапаў, намеснік загадчыка аддзела камсамольскіх арганізацый ЦК ЛКСМБ А. У. Малахай, сакратар аблкома камсамола У. К. Трапцякоў.

На арганізацыйным пленуме новага саста-  
ву райкома камсамола першым сакратаром РК ЛКСМБ выбрана Т. Любезная, членам бюро РК ЛКСМБ — сакратар камітэта камса-  
мола ГДУ В. Аспенка.

## НАРОДНЫ УНІВЕРСІТЭТ— РАБОЧАЙ АҮДЫТОРЫ

Студэнты 2-га курса біялагічнага фа-  
культэта, слухачы на-  
роднага ўніверсітэта  
маршал-эсттычнага  
выхавання правілы ве-  
чар «Прырода—творца  
чудоўнай» для рабо-  
чых аўяднання «Гом-  
сельмаш» — члены  
таварыства аховы пры-  
роды.

Вечар праходзіў у  
чырвоным кутку інтар-

ната № 6. Зала была  
ўпрыгожана сумесны-  
мі намаганнямі сту-  
дэнтаў і жыхароў ін-  
тэрната. Сірод буду-  
чых біялагіў знайши-  
ся нядрэнным мастакі,  
якія малювалі асенні  
пейзажі і развесілі  
іх на сценах чырвона-  
га кутка.

На вечары гучали  
першы А. С. Пушкіна,

Ф. Цютчава, І. Буні-  
на, сучасных савецкіх  
пластураў аб рускай пры-  
родзе. Іх супра-  
джала чароўная музыка П. Чайкоўскага.  
Рабяты паказалі ма-  
ляўнічыя слайды асеп-  
ніх пейзажаў.

Рабочыя аўяднання  
«Гомсельмаш» вельмі  
цэпля сустрэлі выступ-  
ленне студэнтаў. Яны

выказалі ім шчырую  
ўдзячнасць за сустрэ-  
чу са светам цудоўна-  
га, уручылі сувеніры.

А ў саміх студэнтаў  
пасля гэтага выступле-  
ння перед рабочай  
аўдыторыяй з'явіліся  
новыя ідэі і задумы. З  
такімі вечарамі-раска-  
замі аб прыродзе,  
якая служыць крыні-  
цай натхнення для па-  
стаў, кампазітараў,  
будучыя біялагі пла-  
нуючыя выступаць у  
падшэфных школах.

(Наш кар.)

## ВЫКЛАДЧЫКІ Ў ІНТЭРНАЦЕ

У інтарнаце № 4 адбылася сустрача студэнтаў эканамічнай факультэта з выкладчыкамі кафедры галіновых эканомік камітэта эканамічных на-  
ук Б. І. Врублескім, Т. Д. Траццускай, Л. С. Лазучнікай, Т. В. Карлей, камітэтом географічных наукаў А. А. Малахавым, аспіранткай В. А. Лізаковай.

Тэма гутаркі была вызна-  
чана самімі студэнтамі. Увага  
акцэнтавалася на пытаннях  
еканамічнай палітыкі КПСС на

сучасным этапе. У ходзе раз-  
гарнуўшайся дыскусіі па асно-  
вных напрамках эканамічнай  
стратэгіі партыі студэнты па-  
ставілі шэраг праблем на пы-  
танніх, якія звязаны з эканамічнай асаблівасцімі разы-  
ціціяй Беларусі, у прыгатавансці, г.  
Гомеля. Больш за ёсі буду-  
чых эканамісташ хвалявалі та-  
кія праблемы як сутнасць і  
значэнне эканамічнага эксперы-  
менту на прадпрыемствах лёг-  
кай і электротехнічнай пра-  
мысловасці, якія праводзіцца ў

нашай рэспубліцы і за яе ме-  
жамі, перспектывы далейшага  
выкарыстання міністэрствамі  
ўмою эксперыменту. Былі за-  
крануты таксама праблемы вы-  
карыстання прадаўніцкіх рэсур-  
саў у БССР і шляхіх выра-  
шэння на некаторых прадпры-  
емствах г. Гомеля.

Студэнты з вялікай увагай  
слухалі адказы на цікавячыя іх  
пытанні і выказалі надзею,  
што такія сустрачы з выклад-  
чыкамі кафедры галіновых эканомік будуть праводзіцца ў ін-  
тэрнаце рэгулярунай.

М. СІВЕНКА,  
намеснік старшыні студэнтава  
інтэрната № 4

У калектывах факультэтаў і іншых структурных пад-  
раздзяленняў ўніверсітэта адбыліся агульныя сходы па  
выборах народных засыдацеляў у народны суд Цэнтраль-  
нага раёна г. Гомеля. Ганаровая давер'е аканана загадчы-  
ку кафедры фізіялогіі чалавека і жывёлі А. І. Кленю.  
асістэнты кафедры геаграфічнага факультэта Ю. П. Іванову, загад-  
чыцы кафедры наукаў камунізму Г. А. Круглікавай,  
асістэнты кафедры рускай літаратуры Т. Р. Сіманавай,  
намесніку загадчыку наукаў народнай культуры С. Я.  
Пашук, старшыні лабараторы кафедры ўліку і статысты-  
ку С. М. Астаньковіч, супрацоўнікам НДС М. І. Сергіен-  
ку і С. Л. Солаўяну.

## ВЫБРАНЫ НАРОДНЫМІ ЗАСЯДАЦЕЛЯМІ

Вучоныя—вытворчасці

## ДЛЯ ПАВЫШЭННЯ ЭФЕКТЫЎНАСЦІ ПРАЦЫ

Пры кафедры эканомікі працы Гомельскага дзяржунівер-  
ситета створана сектыя наукаўскай арганізацыі працы аблас-  
тнага наукаў-тэхнічнага таварыства «Машпром». Узначаль-  
вае сектыю загадчык наукаўскай кафедры прафесар У. Д.  
Арэшчанкі. Гэтым днём яе члены правілы занальну наукаўско-  
практычную канферэнцыю «Шляхі павышэння эфек-  
тыўнасці працы ў прымесловасці ў святыне рашэннай ХХVI  
з'езд КПСС». У яе работе прынялі ўдзел дырэкторы пра-  
мысловых прадпрыемстваў, галоўныя інжынеры, эканаміс-  
ты, работнікі аддзелаў працы і заработка прадпрыемстваў,  
прадстаўнікі партыйных і савецкіх органаў, грамадскіх арганізацый  
гараду Нароўля і Ельск. Яны заслухалі даклады прафесар-  
аўтадаў Нароўля і Ельскіх інжынераў аблспецпраектаў пра-  
мисловых прадпрыемстваў.

Вялікую цікавасць у прысутных выклікала паведамленне  
студента пяцлага курса завочнага факультэта ГДУ інжынера  
на НАП абліччанія «Гомсельмаш» І. М. Есарава аб эфек-  
тыўнасці інжынернай працы і яе брыгаднай арганізацыі ся-  
род інжынер-кантруктараў.

На канферэнцыі выступілі таксама начальнік аддзела  
працы і заработка пяцлага курса завочнага факультэта ГДУ інжынера  
на НАП абліччанія «Гомсельмаш» І. М. Есарава аб эфек-  
тыўнасці інжынернай працы і яе брыгаднай арганізацыі ся-  
род інжынер-кантруктараў.

Раённым камітэтам партыі Нараўлянскага і Ельскага ра-  
ёнаў перададзены распрацаваныя вучонымі і супрацоўніка-  
мі кафедры эканомікі працы ГДУ стандарты прадпрыемства  
«Брыгадныя нізавыя рахунак эканомікі», «Сістэма адзінкі эфек-  
тыўнасці ўкаранення і функцыяніравання брыгаднай аргані-  
зацыі і стымулівания працы» і «Метадычныя рекмендациі па  
ўдасканаленіванию калектыўных форм арганізацыі і сты-  
мулівания працы» з мэтай іх шырокага выкарыстання ў вы-  
творчасці.

(Наш кар.).

## Весткі з матэматычнага

### факультэта

## I НАШАЙ СЛЫ ЧАСЦІНКА

Працоўная вахта — ме-  
ропрыемства асаблівае, іад-  
носны да яе некалькі ін-  
шыя, чым да звычайных  
будніяў. А гэтага, прысвечанага  
ХII Сусветнаму фесты-  
валю молодыя і студэнты у  
Маскве, — асаблівая ўдзая,  
тому што сродкі ад яе пера-  
лічаны ў фонд форуму  
юнацтва планеты. Важна,  
каб вахта была і пасляпра-  
вой, і яркай, таму што Ура-  
жаны гэтых дзён непазбеж-  
на становуць часцінкай ура-  
жанняў наогул аб фестыва-  
лі, у некаторых студэнты вы-  
значаць адносныя да яго.

Такой і стала працоўная  
вахта ў групе М-24 матэ-  
матычнага факультэта, якая  
праходзіла на кандытарскім

абяднанні «Спартак». Эфект  
іе нельга вымераць толькі  
грашыма. Студэнты групы  
правілі высокую працоў-  
здольнасць і энтузізм. Асаб-  
ліва добра запрароцілі К.  
Удавенка, Н. Хахлова, Л. Чу-  
ракова, К. Бердзікава і інш.  
Кіраўніцтва абяднання вы-  
казала ўдзячнасць камса-  
мольцам матфака за аказа-  
ную дапамогу.

У кожнага засталося ўсве-  
дамленне таго, што і ён  
уяўсі свой уклад у развіціе  
сусветнага маладёжнага фе-  
стывальнага руху.

Э. СІВЯНОК,  
адказнай за работу  
інтэрнаціональнай сектара  
матэматычнага факультэта,  
студэнтка групы М-24

## НА АТЭІСТЫЧНЫЯ ТЭМЫ

З 10 па 15 снежня на ма-  
тэматычным факультэце  
праходзіў тыдзень атэіс-  
тычнага выхавання. Перад студ-  
энтамі выступілі член Саю-  
зу журналістў СССР, лек-  
тар рэгіянальнага таварыства  
«Веды» Б. Д. Зюкаў. У лек-  
ціях «Рэлігія і сучаснай  
ідэалагічнай барацьбе», «Рэлігія і мадалёжнай  
барацьбе», якія ён прачытаў студэнтам, рас-  
крыты актуальныя прычыны  
існавання рэлігійнасці на-  
сельніцтва ў нашай краіне,  
шляхі і метады пераадolen-

ня рэлігійных перааждыткаў.  
Асаблівая ўвага ўдзялялася ролі рэлігіі ў сучаснай іде-  
лагічнай барацьбе, прыводзілі  
прыклады тых сродкаў  
і метадаў працэзіяліст-  
шуміхіяў, якія праводзілі  
вакол праву і славод-  
авасціх людзей, якія зна-  
ходзіліся на ўзбраенні інду-  
стрыі хлусні Захаду.

У лекціях былі закрыты  
прыклады сучасных рэлі-  
гійных цячэнняў на Захадзе,  
роля маладёжных арганіза-  
цый на выкryцці анатынар-  
ной сутнасці рэлігійных ве-  
равучэнняў.

## ЛЕКЦІЯ ВЫКЛІКАЛА ЦІКАВАСЦЬ

На гэтым тыдні ў інтар-  
наце № 2 ГДУ адбылася  
сустрача студэнтаў матэ-  
матычнага факультэта з лек-  
тарамі Усесаюзнага таварыс-  
тва «Веды» кандыдатам гіс-  
тарычных наукаў У. Е. Пана-  
соўскім, які выступіў з лек-  
ціем «Проблемы вайны і  
мир у сучаснай ідэалагіч-  
най барацьбе». У яе асвяты-  
ліліся важныя праблемы ба-  
рацьбы за мир на зямлі, раз-  
радкі міжнароднай напруже-  
ніні.

Лекцыя была выслухана з  
вялікай цікавасцю. Студэнты  
было зададзена шмат пы-  
танні, на якія яны атрыма-  
ли адказы.

# ІДЭАЛАГІЧНАМУ ФРОНТУ—АКТЫЎНЫХ БАЙЦОЎ

У нашым універсітэце цяпер працуе 16 пірвичных арганізацый таварыства «Веды». У салох радах яны налічваюць 400 лектараў, у тым ліку 193 доктары і канфрандаты науку. За трэх гады, што праходзілі ад папярэйдзі справааздачна-выбарнай канферэнцыі, колькасць членоў таварыства ў ГДУ павялічылася на 107 чалавек. Цяпер штогод нашымі вучонымі, выкладчыкамі і супраўднікамі чытаецца звыш 1000 лекцый з ахопам калі 250 тысяч слухачоў. Акрамя студэнцічных аўдиторій лекціі выступаюць у 40 рабочых аўдиторіях — у аўдиторіях «Гомельмаша», «Спартака», «Праца», на стансібадаўнічым заводе імя С. М. Кірава, у домабудаўнічым камбінаце, на фабрыках «8 Сакавіка», «Палеседрук», перад калектывамі многих іншых арганізацый і прадпрыемстваў.

Прыведзеныя лічбы і факты адзначаюцца ў справааздачным дакладзе, з якім выступіў на IV справааздачна-выбарнай канферэнцыі таварыства «Веды» Гомельская дзяржуніверсітэт, што праходзіла 7 снежня, старшыня яе праўлення дацэнт У. А. Антрапоў. Ен дзяліўся практычнымі дзейнасцямі таварыства ва ўсіх яе звенянях. Зазначана, што вядуче месца ў лекційнай працягандзе займае шырокое расплюмаченне гісторыі і палітыкі КПСС, марксісцка-ленинскай філософіі, палітычнай эканоміі, савецкага ладу жыцця, этикі і норм камуністычнай маралі, эканамічнай палітыкі партыі.

1 Савецкай дзяржавы, першага сацыялістычнага ладу, ідэалагічнай барацьбы і контрапраганды.

Для населеніцтва горада і вобласці сіламі лектараў арганізацыі чытаецца 14 цыкліў лекцый па актуальных проблемах сучаснасці, для выкладчыкаў, супрацоўнікаў 1 студэнтаў універсітета — 2 цыклы.

У апошні час больш увагі ўдзяліліца прапагандзе пытанняў інтэрнацыяналізма і патрыятычнага выхавання, эканамічных і науко-технічных ведаў, эканомікі і ашчаднасці, перадаўчыя волыту ў прымасловасці.

Праўленне 1 пірвичных арганізацый таварыства «Веды» універсітета широка выкарыстоўваюць наяўныя арсенал форм і метадаў лекційнай працягандзы, што заўспечває становічыя вынікі ўсёй работы.

Разам з поспектам на канферэнцыі адзначаўся 1 не-даклад, які мел месца ў шматлікай дзейнасці універсітэцкай арганізацыі таварыства. Яшчэ недастатковая чытаецца лекція па асобных проблемах зневажнай палітыкі КПСС. 1 Савецкай дзяржавы, працягандзе брыгаднага падраду ў арганізаціі працы, павышэння эфектуўнасці грамадской вытворчасці, па літаратуры і мас-тэатру.

Лекція на эканамічныя, науко-технічныя темы яшчэ не заўсёды маюць конкретныя рекамендацыі па прывядзенні ў дзеяніе разервару вытворчасці, вызначаючыя конкретныя шляхи павышэння эфектуўнасці вытворчасці і якасці працы.

Больш увагі варты ўдзяліць барацьбе з недысцыплінаванасцю, безгаспадарчасцю, марнотраўствам.

На канферэнцыі адзначаўся, што не ёсць пірвичных арганізацый таварыства прыкладаюць патребныя намаганія і настойлівасць у работе з працоўчай моладзю. Недастаткова чытаецца лекція і праводзіцца дзеясціх працягандысціх лекторыяў, нажіраваных на выкараненне індывідуалізму, мяшчансці, спажывецкіх настроў, парушэнні прадпраўной дысцыпліны, п'янства і іншых аптымізмічных падыходаў.

У работе арганізацыі таварыства «Веды» яшчэ недастаткова ўдзяліцца ўвагі праслушуванню і рэцензуванню лекцій, напісаным на іх водзівай, своеасабовам афармленіем дакументаў і правядзенню агульных сходаў членамі таварыства.

Дэлегаты канферэнцыі прынялі актыўны ўдзел у амбэркаўані справааздачнага даклада. З яе трыбуны сваімі думкамі падзяліліся старшыні пірвичных арганізацый таварыства эканамічнага факультэта дацэнт Т. Д. Трацуская, рэктар народнага ўніверсітэта педагогічных ведаў дацэнт М. І. Мурачкоўскі, загадчык кафедры беларускай літаратуры канфрандат філалагічных науку І. Ф. Штайнер, загадчык кафедры гісторыі КПСС дацэнт В. Е. Жукавец, рэктар народнага ўніверсітэта марксізму-эстэтычнага выхавання дацэнт Т. П. Гараніна, в. а. загадчык кафедры наукоўлага камунізму канфрандат філософскіх науку А. П.

Касьяновіч, дэкан факультэта грамадскіх прафесій канфрандат эканамічных науку А. І. Канашавіч, сакратар партбюро геалагічнага факультэта Ж. А. Герасімава, заслужаны настаўнік школы БССР П. А. Дуброўскі, на месцы сакратара парткома па арганізацыйнай работе канфрандат гісторычных науку І. В. Нямкевіч.

На канферэнцыі выступіў таксама намеснік старшыні Гомельскай абласцкай арганізацыі таварыства «Веды» В. Е. Жукавец. Ен гарызантабельны аўтэнтычны патрабаванні, якія ставяцца да члену таварыства — вядучага звязна работніку ідэалагічнага фронту на сучасным этапе камуністычнага будаўніцтва, у першыя вострай ідэалагічнай барацьбы сістэм сацыялізму і капіталізму.

Ва ўрочыстай абстаноўцы В. Е. Жукавец уручуў дацэнту Т. П. Гараніну «Знак за актыўную работу», якім яна ўзнагароджана праўленнем «Усесаюзнага таварыства «Веды».

На справааздачна-выбарнай канферэнцыі прынята разгорнутая пастанова, у якой прадугледжаны конкретныя меры для далейшага паліпшэння ўсёй работы ўніверсітэцкай арганізацыі таварыства і недавашчэння меўшых раней месца недаклада.

На канферэнцыі выбраны новы састав практычнага ўніверсітэцкай арганізацыі таварыства «Веды». У яго ўваходзілі дацэнт Т. П. Гараніна, асістэнт кафедры радыёфізікі В. А. Антрапоў, асістэнт кафедры матэматычнага ана-

лізу А. У. Гаўрылюк, дацэнт кафедры марксісцка-ленинскай філософіі Т. П. Гараніна, дацэнт кафедры інженернай геалогіі і гідрагеалогіі Ж. А. Герасімава, дацэнт кафедры палітэканомікі У. С. Дайнека, асістэнт кафедры ВМ і праграміравання М. І. Жадан, асістэнт кафедры наукоўлага камунізму А. С. Кузіміч, загадчык кафедры гісторыі КПСС В. У. Матусевіч, гісторык і післагілогі М. І. Мурачкоўскі, асістэнт кафедры гісторыі КПСС І. В. Нямкевіч, дацэнт кафедры заалогіі і аховы прыроды І. Ф. Расамака, асістэнт сакратара таварыства «Веды» ГДУ В. І. Старакожава, дацэнт кафедры тэарэтычных асноў фізічнага выхавання А. І. Семікон, дацэнт кафедры галіновых эканомік Т. Д. Трацуская.

На арганізацыйным пасяджэнні выбраны празідым універсітэцкай арганізацыі таварыства «Веды» у састаўе: І. В. Нямкевіч (старшыня), Т. Д. Трацуская (намеснік старшыні), В. І. Старакожава (адказны сакратар), В. У. Матусевіч, А. Ф. Семікон, А. У. Гаўрылюк, А. С. Кузіміч.

У работе IV справааздачнай канферэнцыі выбраны дацэнт Т. П. Гаранінай «Знак за актыўную работу», якім яна ўзнагароджана праўленнем «Усесаюзнага таварыства «Веды».

На арганізацыйным пасяджэнні выбраны празідым універсітэцкай арганізацыі таварыства «Веды» у састаўе: І. В. Нямкевіч (старшыня), Т. Д. Трацуская (намеснік старшыні), В. І. Старакожава (адказны сакратар), В. У. Матусевіч, А. Ф. Семікон, Т. Д. Трацуская.

## Вучоба — асноўны абавязак студэнта

## УСЁ ПАЧЫНАЕЦЦА З ДЫСЦЫПЛІНЫ

Немагчыма злічыць, колькі разоў ва ўніверсітэце на самых розных узроўнях гаварылася аб асноўным абавязку студэнтаў — вучобе. Яе поспех залежыць ад многіх фактараў. Самае істотнае, бадай, у тым, як будучыя малады спецыялісты адносіцца да заняткай, у яго дысцыплінаванасці, уміні юнайшой практикай выкарысташца кожную гадзіну. На жаль, даволі часта паўтараючыя слоўкі ад шматлікіх пропускаў студэнтамі лекцій і практичных занятак, пасынкі некаторых людзей на семінарах.

З яўса агульнавядомая, але, як і дзігу, акрамя гаворкі, з ей па-сучаснай амаль не вядомая ніякай барацьба.

З чаго ж яна пачынаецца? Думаю, перш за ўсё са строгага кантролю за нафедваннем студэнтамі занятак і дысцыплінай патрабаванасці да прагульшчыкай і гултатай. У гэтай справе рашаючую ролю павінны адыгрываць перш за ўсё выкладчыкі. Але, як паказала рэйдавая праверка вучебнай часткі 1 рэдакцыі шматлікай газеты, многія з іх менш за ўсё звяртаюць увагу на запоўненасць аўтадырт, на адсутнічаках у ёй. Нічым іншым, як толькі гэтым, можна растлумачыць той факт, што 6-га снежня на матэматычным факультэце на першую гадзіну занятаку не было ўзята 10 журналу пры 23 групах першых-чарговых курсаў. Вось 1 паслядэркай зафіксуе адсутнічакі, па-сапраўднай спытайцца за прагульшчыкай і гултатай.

Ідэалагічнай барацьбы па прычынах узімкення і сацыяльных выніках энергетычнага кризису была аханцістарызация сведчаньгі аўтадырт, на дакладзе С. Сакалова.

**А. КАПУВА,**  
А. ПІСЯНКОВА,  
студэнткі гр. Г-53 геалагічнага факультэта.

НА ЗДЫМКУ: з дакладам выступае А. Хаўратоў.

Фота В. Ермаковай.

9 чалавек. Зазначым яшчэ раз — першакурснікам. На якую ж дысцыплінаванасць сядраў іх, калі не прыміц патребных мер, можна разлічваць у будучым?

Па некалькі студэнтаў адсутнічала таксама і ў іншых акаадэмічных групах. Былі і такі, хто сплазнуўся на першую гадзіну і бестурботна бавіў час у кілдараў. Відавочна, на факультэце з таким становішчам выскізлі, як і з тым, што некаторыя студэнты на занятках сядзяць у паліто або кладуть іх на свабодныя парты.

Прывольна адукаўваюць сябе 1 студэнты эканамічнага факультэта, якія не паспішаюць своечасова з'явіцца на першую гадзіну занятаку.

Дарчы, на эканомфаку таксама не ёсць выкладчыкі патрабаўці ад старшыні факультэта з таким становішчам. Праверка паказала, што значная колькасць студэнтаў адсутнічала на занятках сядраў будучых эканомістамі. У прыватнасці, 11-та снегня на арганізацыйным курсе спецыялістичнай газеты, многія з іх менш за ўсё звяртаюць увагу на матэматычным факультэце на першую гадзіну занятаку не было ўзята 10 журналу пры 23 групах першых-чарговых курсаў. А вось 1 паслядэркай зафіксуе адсутнічакі, па-сапраўднай спытайцца за прагульшчыкай і гултатай.

Колькі ў аўдиторыі студэнтаў (дарчы, сказана пры ўваге) — мяне гэта не датычыць. Коментары да гэтага выразу, як кажуць, не патрабуюцца. Даўгустаўскі акаадемічны аўдиторыя 5-12, дзе лекцыя па ПМ-15, дзе лекцыя па ўводзінай у спецыялістичнай чытальні сакратара падгрупай загадчыкі кафедры выкладчыкі матэматыкі працы чыталася лекцыя па справааздачнству і карэспандэнцыі. Тут, мабыць, будучыя эканомісты не лічачы гэты прад-

мет важным для сябе, таму ў прамым сэнсе слова ігнаруюць яго.

Не лепш ідуць справы і на геалагічным факультэце. У дзеяні праверкі бага снегі, першы, што кідалася ў вочы, — масавасе сплазненне студэнтаў на першую гадзіну занятаку. Адгаворка ва ўсіх без выключэння адна: дзённа ходзяць абудоўбусы з Валадавы. У ліку сплазнічыхся аказаўся 1 сакратар камсамольскага бюро факультэта М. А. Андручик. Вось як прыклад паказае студэнтам камсамольскі важак! Нічым не мог растлумачыць адсутнічакі на занятках 17 студэнтаў з 25 у групе Г-11 прафыклады. М. М. Сядзіркоў, які праводзіў тут практичныя занятия па тапаграфії.

11-га снегня праверана на ведванне студэнтамі занятаку на факультэце фізічнага выхавання. Парадавалі друга курсаркі. На лекцыі па педагогіцы, якія вёў падгрупай дацэнт В. А. Лазарэн, на 11 чалавек адсутнічала 5. Заслугоўвае наўгародскія таварыстычныя занятия 1 другая група чаўртакарскіх студэнтаў. На лекцыю па наукоўлагу камунізму з 17 чалавек не з'явілася 9.

Прыведзеныя лічбы і факты пераканаўчыя, сведчыць аб тым, што ва ўніверсітэце яшчэ многіе зрабіць, каб павысіць дысцыплінаванасць студэнтаў, да мінімуму звесці пропуск лекцій і практичных занятаку без уважлівых прычын. У камчатковым выніку гэта становішча адаўбецца на агульным узроўні пасляковасці студэнтаў РЭІДАВАЯ БРЫГАДА.



Адкрываючы канферэнцыю, дацэнт кафедры наукоўлага камунізму Н. М. Кашанішч падкресляў, што ў сучасную эпоху ўсе галоўныя праблемы сталі арэнай жорсткай ідэалагічнай барацьбы, і што ў гэтых умовах кожны савецкі спецыяліст павінен авалодзіць марксісцко-ленинскай метадалогіяй даследавання складаных праблем, якія паўстаюць перад чалавецтвам, выправаць у сабе класавы падъход да іх дзіні.


З шыкавім і змістоўнымі дакладамі на канферэнцыі выступілі студэнты 5-га курса.

НАШЫ ГОСЦІ

# РАДАСЦЬ СУСТРЭЧЫ З МАСТАЦТВАМ

Частымі сталі сустрэчы кніглібояу, слухачоў народнага ўніверсітета маральна-эстэтычнага выхавання ГДУ з вядомымі артыстамі тэатра, кіно, паэтамі. Нядайна жаданымі гасцямі студэнтаў, выкладчыкаў, супрацоўнікіў універсітета былі заслужаны артысты РСФСР, акцёры тэатра на Малой Броні Леанід Канеўскі і маскоўскі паэт-перакладчык Валерый Краснапольскі.

Усё цесна ўзаемвязана ў трыадзінстве: драматург, рэжысёр, артыст. Кожаму яго звязку належыць свая, асаблівая роля. Перад акцёрам, які замыкае гэты ланцужок творцаў, стаіць задача, бадай, самая адказная. Яму даручана дасцесці да гледача асноўную думку твора, увасобленага на тэатральнай сцене ці на кінаэкране рэжысёрам. Ад таго, як сыграе кожны артыст свайго героя, заляжыць у цэлым, ці стане спектакль або кінафільм такім, якім задумалі яго аўтары.



Леанід Канеўскі належыць да тых артыстаў, якія добра разумеюць гэту вялікую адказнасць за сваю працу. Пацвярдзенне таму — сыграным ім ролі ў кіно і тэатры. Адна з найбольш значных і досьцікіх ўсім вядомых — іспектара крымінальнага вышуку А. Томіна ў шматсерыйным тэлевізійным фільме «Следства вядуць зна-такі».

Задача ўсяго творчага калектыву, які вось ужо на працягу 12 гадоў працуе над фільмамі па аповесці Вольгі і Аляксандра Ляўровых, — гаворыць Л. Канеўскі, — заключаецца ў тым, каб паказаць гледачу не

«чэрствых службістуў» органаў унутраных спраў, а людзей, якія сэрцам аддаць справе, людзей з багатым унутраным светам, вельмі эрудіраваных і цікавых ва ўсіх адносінах. В. і А. Ляўровы ставілі перад сабой іменна гэту мету — змяніць існавашую раней не зусім дакладную думку людзей аб прафесіі юриста. І мы, артысты, стараліся паказаць сваіх «знатакоў» так, як таго жадалі аўтары: людзімі, якія не толькі выдатныя прафесіоналы, але і багатыя духоўна. Створаць паспраўднаму прафесійную вобразы дапамаглі нам доўгія назіранні па працы работнікаў Маскоўскага крымінальнага вышуку. Убачанае «у натуры» мы і пераносілі на тэлеэкран.

Бяспрочна, што образ А. Томіна — удала работа Л. Канеўскага. Аднак, якія зазначыў артыст, яна некалькі звужае яго магчымасці познімі рамкамі. Яму хацелася бы сыграць у кіно, на тэлеэкране людзей і іншых прафесій, «з поўнай разнастайнасцю чалавечага лёсу».

На такія ролі яму больш шануе ў тэатры на Малой Броні, з якім ён звязаў свой творчы лёс з 1963 года, дзе выдатны артакцёрскі ансамбль, і які спачатку ўзначалаў рэжысёр «нетрадыцыйных форм» А. Эфрас. Л. Канеўскім сыграна тут шмат цікавых, характарных ролей. Адна з апошніх — у спектаклі «Веселуны» па п'есе амерыканскага пісьменніка. Не менш цікавай ўяўляеца яму новая ролі ў спектаклі па п'есе Д. Валодзіма «Дзве стралы», які раз-прастыцца ў тэатры.

У час сустрэчы Л. Канеўскі дзяліўся сакротамі артакцёрскай працы ў кіно, у прыватнасці, добра вядомай ўсім нам кінакамедыі «Брыльянтавая рука»,

гарвард да іншай рабоче артысту наогул не толькі ў час

здымкаў значных, але зусім маленікіх у выміярэніях экраннага часу эпізодаў. З уласцівым яму гумарам Л. Канеўскі расказаў таксама аб выкананых ім ў кіно ролях адмоўнага характару, якія яму на пачатку яго творчай дзейнасці шчодра прапаноўвалі рэжысёры.

Талент Л. Канеўскага — шматганны. Акрамя кіно, тэ-

атра, ён запісваеца на радыё, выступае на эстрадзе, дзе чытае гумарыстычныя мініциёры. Часта іх аўтарам з'яўляецца яго старэйшы брат — Аляксандар Канеўскі — пісменнік-сатырык, прозіваша якога мы часта сустракаєм на 12-й старонцы «Літературнай газеты».



Прыемным адкрыццём для ўдзельнікаў сустрэчы было знаменіе яшчэ з адным гостем — пізэмістам Валерым Краснапольскім, аўтарам выходзячай у выдавецтве «Советскі пісатель» кнігі «Жывы агонь». Сама назова зборніка прадвызначыла тематыку ўключаных у яго вершоў. Жывы агонь — гэта наша нязгасная памяць аб тых, хто абараніў Радзіму ад фашизму. Гэта книга пра ўсенародны познавальны працэс, пра бязвусных юнакоў, якія праца з-за школьнай партыі пайшли на фронт і не вярнуліся, стала «вечнымі салдатамі».

В. Краснапольскі — пээт сэнсіянія пакалення. Яму не давялося быць удзельнікам тых жаркіх баёў на палах Валікай Айчынай вайны. Але тэма вайны ў мастацтве, пээзіі настолькі невычарнай, вечна жывая, што не дзіўным здаеша нам зварот да яе творчай моладзі.

«Адбылася радасная сустрэча з мастацтвам. Для нас яна стала святам, для маскоўскага артыста і пээта гэта была праца ў душы. Праца, за якую заслужыў ўдзячны людзь».

**Т. ДУБЯК.**

НА ЗДЫМКАХ: 1. Л. Канеўскі дае аўтографы студэнтам ГДУ. 2. Свае вершы чытае пээт В. Краснапольскі.

Фота В. Ермаковай і С. Матусевіч.

Да 100-годдзя з дні смерці Г. Менделея

## ЗАСНАВАЛЬНИК ГЕНЕТЫКІ

З канца XVIII стагоддзя многія замежныя вучоныя праводзілі шмат вольгатай, спрабуючы ўстановіць законы перадачы прыкмет у шарыгах пакаленіяў. Яны скрыжоўвалі розныя сарты раслін, вывучаючы патомства атрыманых гібрыдаў, але не змагалі ўскрыць агульныя заканамернасці спадчыннасці, таму што не ведалі метаду ў вывучэнні. Гэта змог арабіць выдатны чашкі вучоны Грэгор Менделеў.

Послех работы Менделея ў парыўненні з даследаваннямі яго папярэднікаў тлумачыцца тым, што ён валодаў дэльвінскімі, неабходнымі для вучонага: здольнасцю задаваць прыродзе патрэбнае пытанне і правільна тлумачыць адказ прыроды. Да таго ж, Менделеў быў вельмі працалюбівым і акуратным, валодаў якасцямі, якія самі па сабе не вітаюць добра гаёвага вучонага, але без якіх на-ват з выдатнымі разумовыми здольнасцямі чалавек рэдка дабываеца значных навуковых поспехаў.

На працягу 8 гадоў Менделеў праводзіў даследаванія па скрыжаванні гароху. За гэты час выраслае 1 дзяцёллю вывучыў калі 10 тысяч раслін гароху, перш чым адважыўся апублікаўваць свае атрыманыя данія ў «Ізвестіях» місцавага наўуковага таварыства. Гэта адбылося 8 студзеня 1865 г. Пасля спатрэбілася 35 гадоў для таго, каб вучоны свет зрабіў спачатак зробленага арабіцца. Мы за-

раз лічым гэты дзень днём нараджэння сучаснай генетыкі.

Шматлікімі назіраннямі многіх вучоных у наступныя гады быў устаноўлены ўніверсальны характар законаў Менделея. Ім падпіраючыся ўсе жывыя арганізмы, у тым ліку, чалавек, якога вывучана і апісаны шмат парантрасіруючых прыкмет. Устаноўленне агульных законаў даследаванія прыкмет да зволіла вучонаму зрабіць вывад аб неімінні прыкмет 1 іх сувязі з познімі спадчыннымі структурамі, існаванне якіх было паведамленымі пасля ардынатора Менделеяўскіх законаў, і якія былі названыя генамі.

Не дзіўна, што спачатку ардынатор Менделея было поўнасцю пакінута без увагі сучаснікамі. Толькі пасля смерці Менделея ў 1884 годзе сусветная наўкова-тэхнічная працэс павышэння народнага дабрабыту ў сацыялістичным грамадстве.

Ардынаторы кнігі асноўную ўвагу ўзялілі крэтычнаму аналізу сацыялістичнага падыходу і будзе карысна не толькі спецыялістам, але і студэнтам, якія вывучаюць марксісцкія наўукі.

**В. ВЕРАМЕЙЧЫК,**

кандыдат сельскагаспадарчых наўук.

**С. АУСЕЕНКА,**

асцітэнт кафедры батанікі і фізіялогіі раслін.

Кнігі наших  
вучоных

## АБ ДАБРАБЫЦЕ

### УЯЎНЫМ і САПРАЎДНЫМ

У сучасных умовах рэзка абаўстрылася ідэалагічнае барацьба дэвізах процілегальных грамадскіх сістэм. Да сягнені Савецкага Саюза і іншых краін сацыялістычнай са-дружнасці ў разыўцы прадук-цівных сіл, удасканаліванні грамадскіх адносін і павышэні народнага дабрабыту сведчыць аб вялікіх магчымасцях реальна-сацыялізму ў разыўні сацыялізма-аканамічных праблемах першага падыходу. Аднак, яго на-рэзкімі перавагамі перад капіталізмам з'яўляюцца падыходы на аснове механічнага спалученія розных светлагідзевых кампанентаў, якія бя-рудзі пачатае ў субектыўным ідэалізме, вульгарным матэрыйлізмам (с. 25). Неабрэтуванасць метадалагічнай канцепцыі эканаміст-радыкалаў у многім тлумачыцца памылковым выкладаннем сутнасці, рухаючых сіл эканамічнага прагрэсу, ролі базінскіх і надбудоўных фактаў разыўцы грамадства. Яны аддаюць прытыгіт сацыялізму і іншых альтымпістычных сіл сучаснасці ўзмадненіем трыбуогу манаполістичнага буржуазіі і яе ідэалагаў за лёс капіталізму, выклікае жорсткае супраціўленне ім-перыялізму.

Ідэалагічнае барацьба на сучаснім этапе вызначаеца вялікай разнастайнасцю форм, метадаў і неаднароднасцю яе ўдзельнікаў. У арбіту барацьбы камуністычнай і капіталістичнай ідэалагічнай цікавітвай з'яўляюцца многія сацыяльныя сілы, у тым ліку 1 прамежкавыя класы капіталістичнага грамадства. Усё больш шырокасць распаўсюджвання атрымліваючай на Захадзе тэорыі дробнабуржуазных эканаміст-радыкалаў, крэтычнаму аналізу якіх прысвячана книга прадфесара, доктара эканамічных навук М. В. Навучыцеля 1 кандыдата эканамічных на-вук Н. Е. Цітавай.\*

Як правільна ацаняючы аўтары, эканамічныя канцепцыі радыкалаў вызначыла їх супрэчлівымі тлумачэніемі гэтай праблемы. Адхіляючы існаўшую раней неакласічную тэорыю «дабрабыту», прадстаўнікі ўмэрнага крыла радыкалаў, якія прымыкаюць да буржуазнага рефармізму, не выходзяць за межы пошукаў «пальянцыі» і «абаўлення» капіталізму. «Левыя» радыкалы выводзяць рапашэнне праблемы дабрабыту за межы капіталізму. Але тая ж час яны крэтычна настroeны да реальнай сацыялізму, не вераючы ў магчымасць са-рэдагнага забеспечэння поўнага дабрабыту шырокіх працоўных мас у сацыялістичных краінах. Левадарыкальныя эканамісты супрэчліваючы капіталізму абстрактны тэорыі «дабрабыту», прадстаўнікі падыходу ўмэрнага крыла радыкалаў, якія адзін з мэханізмів падыходу ўзялілі ў сацыялізм, не відаюць у магчымасці са-рэдагнага забеспечэння поўнага дабрабыту за шырокіх працоўных мас у сацыялістичных краінах. Левадарыкальныя эканамісты атрымліваючы капіталізму атрымліваючы капіталізму абстрактны тэорыі «дабрабыту», прадстаўнікі падыходу ўмэрнага крыла радыкалаў, якія адзін з мэханізмів падыходу ўзялілі ў сацыялізм, не відаюць у магчымасці са-рэдагнага забеспечэння поўнага дабрабыту за шырокіх працоўных мас у сацыялістичных краінах. Левадарыкальныя эканамісты атрымліваючы капіталізму атрымліваючы капіталізму абстрактны тэорыі «дабрабыту», прадстаўнікі падыходу ўмэрнага крыла радыкалаў, якія адзін з мэханізмів падыходу ўзялілі ў сацыялізм, не відаюць у магчымасці са-рэдагнага забеспечэння поўнага дабрабыту за шырокіх працоўных мас у сацыялістичных краінах. Левадарыкальныя эканамісты атрымліваючы капіталізму атрымліваючы капіталізму абстрактны тэорыі «дабрабыту», прадстаўнікі падыходу ўмэрнага крыла радыкалаў, якія адзін з мэханізмів падыходу ўзялілі ў сацыялізм, не відаюць у магчымасці са-рэдагнага забеспечэння поўнага дабрабыту за шырокіх працоўных мас у сацыялістичных краінах. Левадарыкальныя эканамісты атрымліваючы капіталізму атрымліваючы капіталізму абстрактны тэорыі «дабрабыту», прадстаўнікі падыходу ўмэрнага крыла радыкалаў, якія адзін з мэханізмів падыходу ўзялілі ў сацыялізм, не відаюць у магчымасці са-рэдагнага забеспечэння поўнага дабрабыту за шырокіх працоўных мас у сацыялістичных краінах. Левадарыкальныя эканамісты атрымліваючы капіталізму атрымліваючы капіталізму абстрактны тэорыі «дабрабыту», прадстаўнікі падыходу ўмэрнага крыла радыкалаў, якія адзін з мэханізмів падыходу ўзялілі ў сацыялізм, не відаюць у магчымасці са-рэдагнага забеспечэння поўнага дабрабыту за шырокіх працоўных мас у сацыялістичных краінах. Левадарыкальныя эканамісты атрымліваючы капіталізму атрымліваючы капіталізму абстрактны тэорыі «дабрабыту», прадстаўнікі падыходу ўмэрнага крыла радыкалаў, якія адзін з мэханізмів падыходу ўзялілі ў сацыялізм, не відаюць у магчымасці са-рэдагнага забеспечэння поўнага дабрабыту за шырокіх працоўных мас у сацыялістичных краінах. Левадарыкальныя эканамісты атрымліваючы капіталізму атрымліваючы капіталізму абстрактны тэорыі «дабрабыту», прадстаўнікі падыходу ўмэрнага крыла радыкалаў, якія адзін з мэханізмів падыходу ўзялілі ў сацыялізм, не відаюць у магчымасці са-рэдагнага забеспечэння поўнага дабрабыту за шырокіх працоўных мас у сацыялістичных краінах. Левадарыкальныя эканамісты атрымліваючы капіталізму атрымліваючы капіталізму абстрактны тэорыі «дабрабыту», прадстаўнікі падыходу ўмэрнага крыла радыкалаў, якія адзін з мэханізмів падыходу ўзялілі ў сацыялізм, не відаюць у магчымасці са-рэдагнага забеспечэння поўнага дабрабыту за шырокіх працоўных мас у сацыялістичных краінах. Левадарыкальныя эканамісты атрымліваючы капіталізму атрымліваючы капіталізму абстрактны тэорыі «дабрабыту», прадстаўнікі падыходу ўмэрнага крыла радыкалаў, якія адзін з мэханізмів падыходу ўзялілі ў сацыялізм, не відаюць у магчымасці са-рэдагнага забеспечэння поўнага дабрабыту за шырокіх працоўных мас у сацыялістичных краінах. Левадарыкальныя эканамісты атрымліваючы капіталізму атрымліваючы капіталізму абстрактны тэорыі «дабрабыту», прадстаўнікі падыходу ўмэрнага крыла радыкалаў, якія адзін з мэханізмів падыходу ўзялілі ў сацыялізм, не відаюць у магчымасці са-рэдагнага забеспечэння поўнага дабрабыту за шырокіх працоўных мас у сацыялістичных краінах. Левадарыкальныя эканамісты атрымліваючы капіталізму атрымліваючы капіталізму абстрактны тэорыі «дабрабыту», прадстаўнікі падыходу ўмэрнага крыла радыкалаў, якія адзін з мэханізмів падыходу ўзялілі ў сацыялізм, не відаюць у магчымасці са-рэдагнага забеспечэння поўнага дабрабыту за шырокіх працоўных мас у сацыялістичных краінах. Левадарыкальныя эканамісты атрымліваючы капіталізму атрымліваючы капіталізму абстрактны тэорыі «дабрабыту», прадстаўнікі падыходу ўмэрнага крыла радыкалаў, якія адзін з мэханізмів падыходу ўзялілі ў сацыялізм, не відаюць у магчымасці са-рэдагнага забеспечэння поўнага дабрабыту за шырокіх працоўных мас у сацыялістичных краінах. Левадарыкальныя эканамісты атрымліваючы капіталізму атрымліваючы капіталізму абстрактны тэорыі «дабрабыту», прадстаўнікі падыходу ўмэрнага крыла радыкалаў, якія адзін з мэханізмів падыходу ўзялілі ў сацыялізм, не відаюць у магчымасці са-рэдагнага забеспечэння поўнага дабрабыту за шырокіх працоўных мас у сацыялістичных краінах. Левадарыкальныя эканамісты атрымліваючы капіталізму атрымліваючы капіталізму абстрактны тэорыі «дабрабыту», прадстаўнікі падыходу ўмэрнага крыла радыкалаў, якія адзін з мэханізмів падыходу ўзялілі ў сацыялізм, не відаюць у магчымасці са-рэдагнага забеспечэння поўнага дабрабыту за шырокіх працоўных мас у сацыялістичных краінах. Левадарыкальныя эканамісты атрымліваючы капіталізму атрымліваючы капіталізму абстрактны тэорыі «дабрабыту», прадстаўнікі падыходу ўмэрнага крыла радыкалаў, якія адзін з мэханізмів падыходу ўзялілі ў сацыялізм, не відаюць у магчымасці са-рэдагнага забеспечэння поўнага дабрабыту за шырокіх працоўных мас у сацыялістичных краінах. Левадарыкальныя эканамісты атрымліваючы капіталізму атрымліваючы капіталізму абстрактны тэорыі «дабрабыту», прадстаўнікі падыходу ўмэрнага крыла радыкалаў, якія адзін з мэханізмів падыходу ўзялілі ў сацыялізм, не відаюць у магчымасці са-рэдагнага забеспечэння поўнага дабрабыту за шырокіх працоўных мас у сацыялістичных краінах. Левадарыкальныя эканамісты атрымліваючы капіталізму атрымліваючы капіталізму абстрактны тэорыі «дабрабыту», прадстаўнікі падыходу ўмэрнага крыла радыкалаў, якія адзін з мэханізмів падыходу ўзялілі ў сацыялізм, не відаюць у магчымасці са-рэдагнага забеспечэння поўнага дабрабыту за шырокіх працоўных мас у сацыялістичных краінах. Левадарыкальныя эканамісты атрымліваючы капіталізму атрымліваючы капіталізму абстрактны тэорыі «дабрабыту», прадстаўнікі падыходу ўмэрнага крыла радыкалаў, якія адзін з мэханізмів падыходу ўзялілі ў сацыялізм, не відаюць у магчымасці са-рэдагнага забеспечэння поўнага дабрабыту за шырокіх працоўных мас у сацыялістичных краінах. Левадарыкальныя эканамісты атрымліваючы капіталізму атрымліваючы капіталізму абстрактны тэорыі «дабрабыту», прадстаўнікі падыходу ўмэрнага крыла радыкалаў, якія адзін з мэханізмів падыходу ўзялілі ў сацыялізм, не відаюць у магчымасці са-рэдагнага забеспечэння поўнага дабрабыту за шырокіх працоўных мас у сацыялістичных краінах. Левадарыкальныя эканамісты атрымліваючы капіталізму атрымліваючы капіталізму абстрактны тэорыі «дабрабыту», прадстаўнікі падыходу ўмэрнага крыла радыкалаў, якія адзін з мэханізмів падыходу ўзялілі ў сацыялізм, не відаюць у магчымасці са-рэдагнага забеспечэння поўнага дабрабыту за шырокіх працоўных мас у сацыялістичных краінах. Левадарыкальныя эканамісты атрымліваючы капіталізму атрымліваючы капіталізму абстрактны тэорыі «дабрабыту», прадстаўнікі падыходу ўмэрнага крыла радыкалаў, якія адзін з мэханізмів падыходу ўзялілі ў сацыялізм, не відаюць у магчымасці са-рэдагнага забеспечэння поўнага дабрабыту за шырокіх працоўных мас у сацыялістичных краінах. Левадарыкальныя эканамісты атрымліваючы капіталізму атрымліваючы капіталізму абстрактны тэорыі «дабрабыту», прадстаўнікі падыходу ўмэрнага крыла радыкалаў, якія адзін з мэханізмів падыходу ўзялілі ў сацыялізм, не відаюць у магчымасці са-

# САЦЫЯЛЬНА-ДЭМАГРАФІЧНАЕ АБСЛЕДАВАННЕ НАСЕЛЬНІЦТВА

У нашай краіне з 2 па 11 студзеня 1985 года ўпершыню будзе праводзіцца выбараачнае сацыяльна-дэмографічнае абледаванне насельніцтва. Яно дасць магчымасць прасачыць змены ў складзе насельніцтва краіны за час, які прайшоў пасля перапису 1979 года, атрымаць неабходныя даныя для распрацоўкі дзяржаўных планаў эканамічнага і сацыяльнага развіцця на XII пяцігодку і на перспектыву да 2000 года.

Даныя аб насельніцтве неабходны пры распрацоўцы планаў у любой галіне сацыяльна-еканамічнага развіцця. Так, звесткі аб саставе насельніцтва па полу 1 ўзросту ў спадчыні з краінцамі сродкай існавання патрабныя для складання балансаў прафсаюзаў рэсурсаў на перспектыву, для плааніравання развіцця вытворчасці і будаўніцтва новых прадпрыемстваў, развіцця аховы здароўя. Инфармацыя аб нарадкальнасці дасць магчымасць планаваць развіццё секты дашкольных установ 1 школ, падрыхтоўку настаўнікаў 1 выхавацеляў, выпуск падручнікаў 1 вучебных дапаможнікаў. Для таго, каб правильна планаваць жыллёвае будаўніцтва, трэ-

ба ведаць колькасць сем'яў 1 састваў іх членуў па полу, узросту, роднінах адносінах.

Выбараачнае сацыяльна-дэмографічнае абледаванне будзе праводзіцца шляхам альтгана насельніцтва на ўсёй тэрыторыі ССР. Абледаванне праводзіцца па месцы фактычнага пастаяннага жыхарства грамадзян, незалежна ад прыслікі 1 яе хакартуру, а не па месцы працы або службы.

Сацыяльна-дэмографічнае абледаванне ахопіце прыкладна 14 мільёнаў чалавек, якія працуваюць на тэрыторыі ССР 1 налічваюць 500 тыс. у Беларусі. У Цэнтральному раёне г. Гомеля пераписам будзе ахоплена 4,3 тыс. чалавек. У абледаванні ўвойдзе тэрыторыя выбарчых участкаў № 240 і 254 (бульвар Сялянскі, №№ 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26; вул. Кірава, №№ 9, 15, 15<sup>a</sup>, 15<sup>b</sup>, 19; вул. З-я Аўгустынская, №№ 9, 9<sup>a</sup>; 11, 13, 13<sup>a</sup>; вул. Савецкая, №№ 69, 7, 83<sup>a</sup>, 106, 116).

Перапис будзе праводзіць спецыяльна падрыхтаваныя лічыльнікі. Кожнаму з іх выдаецца пасведчанне за подпісам

старшыні выканоміка раённага Савета народных дэпутатаў.

У параўнанні з Усесоюзным пераписам насельніцтва ў бланк абледавання ўключаны: «Звесткі аб шлюбе», «Звесткі аб нараджэнні дзецей», «Жыллёўыя ўмовы» і «Думка насельніцтва» аб важнейшых задачах, якія павінны вырашыцца ў першую чаргу ў вас у раёне. Уключана дадатковое пытанне аб сарадніческім даходзе ў 1984 годзе. З бланкам абледавання можна загадзі азнаёміцца непа-

средна ў дамавых камітэтах і на стэйджах Інтэрнатаў. Работнікам, якія будуть праводзіць абледаванне, не дазваляецца нікому паведамляць змест адказу.

Сем'і, у якіх будзе праводзіцца выбараачнае абледаванне, павінны аказацца садэчынай лічыльніку ў тым, каб ён зможе сустракаць ся з кожным дарослым членам сям'і, каб запісы адказаў былі дакладныя. Неабходна загадзі кожнаму работніку ўдакладніць сарадніческую заработную плату за 1984 год.

Для азімлінення змяшчаецца раздел бланка абледавання «Думка насельніцтва».

**М. ГНATAVA,**  
намеснік начальніка  
рэдагігія інформацыйна-  
вылічальнага цэнтра  
дзяржстатыстыкі.

Аптываюча людзі ва ўзросце 18 гадоў 1 старэй

Паліпшэнне забеспечэння прадуктамі харчавання. Паліпшэнне асартыменту 1 якасці прамтавараў.

Паліпшэнне жыллёўых умоў. Паліпшэнне медыцынскага аблугуўвання.

Паліпшэнне работы транспарту.

Паліпшэнне сацыяльнага забеспечэння.

Паліпшэнне бытавога аблугуўвання. Іншая задача

(указаць якай)

Якія з пералічаных задач, на Вашу думку, з'яўляючыся найбольш важнымі ў першую чаргу (указаць не больш за трох задач)

## «ВАС, БРАТЫ, Я ПОМНІЦЬ БУДУ...»

Вас, браты, я помніць буду,  
Я не сніў такога цуду,  
Каб, вырасны міх літвінаў,  
Палібій беларусінаў!

(В. Дунін-Марцінкевіч).

Сто гадоў назад 17 снежня 1884 года пам'яць В. Дунін-Марцінкевіч. Кожнаму беларусу з малых гадоў вядома імя гэтага чалавека. Шмат сказана і будзе яшча сказана ў адрасе пісменніка, але ўзяўчыніца сучаснінкі знобі і зноў нізка склікаю свае галовы перад ім.

У якой ступені справядлівіны словаў ab im, сказаныя вышэй? Каб адказаць на гэта, трэба звязніцца з складанем, пакутлівіем і герайческімі XIX стагоддзе. Я вядома, пасля трох раздзелаў Рэчы Паспалітай (1772, 1793, 1795 г.г.) Беларусь адышла да Расіі. Асаблівых змен у паліпшэнні развіцця культуры 1 літаратуры не адбылося. Больш таго, пасля паўстання 1830—31 гадоў становішча яшча пагоршылася. Выў закрыты Віленскі ўніверсітэт, забаронены многія газеты і часопісы. Нават самі слова «Беларусь» было аддадзена забыццю, афіцыйна карысталіся тэрмінам «Паўночна-Захадні край».

40-я гады XIX стагоддзя. Царызм, выступаючы жандарам Еўропы, узмініў рапраптэ ўнутры самой імперыі. Беларусь апынулася ў асабліва дрэўных умовах, адчуваючыя на сабе дэйствы прынёс. Усё гэта прывяло да крытычнага становішча нацыянальнай культуры 1 мовы.

Па-першае, беларуская мова яшчэ ў 1697 годзе была забаронена польскім сеімам. Некалі багатая і развітая літаратура амаль што поўнасцю спыніла сваё развіццё. Польская культура стала пануючай. Па-другое, не вельмі спрыяла развіццю беларускай літаратуры і палітыка царызму, які лічыў, што развіццё беларускай мовы ў значайнай ступені ўзмациніць рост нацыянальнай самасвядомасці.

Менавіта ў гэты час 1 пачынае сур'ёзную літаратурную дзеяйснасць Дунін-Марцінкевіч. «Жыўчы» сядро людзі, які размаўляе па-беларуску, прасякнүтыя яго ладам думак, марачы ад долі гэтага братнага племені, анімешнага ў маленстве ад невуці 1 цемнаты, вырашыць я для заахвочвання яго да асветы ў духу яго звычаяў, паданняў 1

разумовых здольнасцей пісаць на яго ўласнай гаворцы». Так пісаў Віцэнт Іванавіч у адным з сваіх лістоў. Пісаць на «музычнай мове» тады было вялікім актам грамадзянскай мужнасці. І менавіта ў гэты час з'яўляючыся лібрэта камеды-оперы (першай польска-беларускай оперы, музыку да якой напісаў славуты С. Манюшка) «Ідліўя» (1846 г.), вершаваныя аповесці «Гапон» (1855 г.), «Куапала» (1856 г.), у якіх пісменнік ствараў образ нарада. Дунін-Марцінкевіч па-майстэрску паказаў звычай, склад беларускіх сялян. Асабліва значны твор гэтага перыяду — пам'ята «Славяне ў XIX стагоддзі», дзе ўзвуженна нацыянальна-вызваленчая барацьба сербскага народа супраць туркічных захопнікаў. Гістарычны фон спатрэбіўся аўтару, каб выказаць сыноўнюю любоў да бацькоўшчыны, да роднай Беларусі. Цяжка пераацэніць для духу нацыянальнага паднімання значэнне перакладу пам'яты славутага польскага пісьменніка Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш».

У той жа час, трэба адзначыць, што творчасць пісмен-

ніка ў дарэформенны перыяд мела свае слабыя бакі. Галоўная прычына — у яго прыхільніцтве да ідэі класавага салідарызму. Творы Дуніна — Марцінкевіча не нисцяу ў сабе рэвалюцыйнага шляхетства. Магчыма. Але траба мець на ўваже, што пісменнік — представітвік дваранства і погляды яго фарміраваліся ў час першага рэвалюцыйнага перыяду (1825—64 г.г.). Імя яго дэйнага у ту месец, што Каліноўскі, Урублеўскі, Багушэвіч пайшлі далей, чын.

Аднак Дунін-Марцінкевіч склаў свае слова ў «Пінскай шляхце» і «Залётах». Пісменнік негеласі, на ўласны кошт адкрыў у Люцынцы школу для місіяў дзяцей. Ён перадаў выхаванцам надзею 1 міры свайго пакалення. Усё гэта сведчыць аб грамадзянскай адказнасці Дуніна-Марцінкевіча. Такім ён быў, такім застаўся ў памяці ўзяўчынікаў.

**М. ШУКАНАУ,**  
студэнт 2-га курса  
гісторыка-філалагічнага  
факультэта.

## БІБЛІЯТЭКА-ЧЫТАЧУ БЕЗАДКАЗНАСЦІ НЕ ПАВІННА БЫЦЬ

Адной з форм руху бібліятычных фондаў да чытача з'яўляецца міжбібліятычны абмен (МВА), які забесьпечвае практычнае ажыццяўленне ленінскага патрабавання агульнаадаступнасці бібліятэк, цеснай іх сувязі з вытворчасцю, наукаю, культуры.

У запісцы «Аб задачах Публічнай бібліятэki ў Петраградзе (лістапад 1917 г.) У. I. Ленін устанаўніў важныя прынцыпі, якія ляглі ў аснову стварэння МВА ў нашай краіне: агульнаадаступннасць фонду буйнейшых бібліятэк, абавязковы ўздел у гэтай работе ўсіх бібліятэк; устанаўлэнне сузязей з замежнымі бібліятекамі; басплатнае карыстанненне МВА.

У працэсе становлення бібл-

іятычнай справы ў нашай краіне створана 1 пасліхова разываеца аздынна сістэма МВА, работа якой з 1 ліпеня 1982 года регламентуецца дзяржаўнымі стандартамі. Ен устанаўлівае права карыстаннія МВА, сядро якіх чытак абавязковы павінен вестаць наступныя:

— на кнігі — 30 дзён;  
— на часопісы — 15 дзён;  
— на копіі — 45 дзён.

Аздынны экземпляр 1 выданні, якія карыстаюцца павышаным попытам, выдаюцца на 10 дзён. Літаратура, выпісаная па МВА, выдаеца толькі ў чытальны зале. За парушэнне правілаў МВА (перавышэнне тэрмінаў карыстаннія атрыманай літара-

турай, страта або якія пашкоджанне) бібліятэка пазбываецца права карыстаннія МВА на тэрмін, устаноўлены МВА.

Бібліятэка ГДУ актыўна выкарыстоўвае назаворотную форму аблугуўвання чытачоў. Яна абаніруеца ў 59 буйнейшых бібліятэках краіны 1 сама аблугуўвае 72 бібліятэкі, сядро якіх 58 — іншагородных. Штогод у бібліятэкі накіроўваецца каля 1300 заказаў, прычым, у асноўным, усе яны выконваюцца. Сярод 155 чытачоў МВА ёсьць студэнты, аспіранты, вучня-дзяржаўнікі, навуковыя спрацоўнікі ГДУ. Хоча чытак сказаць цэплю словы ў адрас такіх пастаянных чытак

Звяртаемся да ўсіх чытачоў МВА: беражыце кнігу, добрасусліміце выкананіе правілаў карыстаннія міжбібліятечным абменам.

**Н. БАГАМОЛЬНИКА,**  
адказнай за работу МВА.

## СПОРТ

## СЕРАБРО

## ГАНДБАЛІСТАК

У зале Гомельскага гарадскога спорткомплексу на працягу чатырох дзён прайшло другі тур чэмпіянату распబлікі сярод жаночых каманд па ручному мячу. Гонар г. Гомеля абараняла зборная каманда гандбалістак ГДУ.

Пасля першага тура чэмпіянату, які адбыўся ў г. Брэсце, месцы каманд размеркаваліся ў наступным парадку: на першым — дэйціца юнацкая спартыўная школа алімпійскага рэзерву (г. Мінск), на другім — каманда ГДУ і трэцім — гандбалісты «Спартака» з г. Гродна. Каманды «Мінскай вобласці», гароду Бреста, Марілёва і Віцебска занялі адпаведна чвэрцёртас, пяты, шостае і сёмае месцы.

Спачатку каманды сустрэліся ў падгрупах. Гамальчанкі прайвіліяны аспартыменту 1 якасці прамтавараў.

Паліпшэнне жыллёўых умоў. Паліпшэнне медыцынскага аблугуўвання. Паліпшэнне работы транспарту. Паліпшэнне бытавога аблугуўвання. Іншая задача

(указаць якай)

**В. КРУКОУСКІ,**  
тренер каманды, ст.

выкладчык кафедры

тэарэтычных асноў

фізічнага выхавання.

На ФІНІШЫ  
СЕЗОНА

Завяршылася першынство ўніверсітэта па футболу. Эванін чэмпіёнай завяршала каманды факультэта фізывыхавання, за якую выступалі многія ігракі зборнай ГДУ. Другім прызэрам стала каманда матфака, трэцім — гістфіла.

**С. МАЛЫКІН,**  
галоўны сакратар

спаборніцтва.

Сёлета ў другі раз працягнулася першынство факультэта фізывыхавання па футбоце. Першое месца ўзвуженна групою ФВ-42. Наступныя месцы дасталіся адпаведна футbalістам другога курса 1 гр ФВ-12. На турніры, які прайшоў у цікавай барацьбе 1 прысьвячэнні 40-гаддю Перамогі ў Вільні Айчынай вайне, слаба выступіла каманда гр. ФВ-41.

**А. ТАЛАЛАЕУ,**  
галоўны сакратар

спаборніцтва.

На адкрытым першынстве факультэта фізывыхавання па баскетболу выступалі зборныя каманды выкладчыкай піцімінтыкамі каманды 4-га курса факультэта фізывыхавання на падніманні калектыву выкладчыкі.

**В. ДУБАДЗЕЛАУ,**  
студэнт 4-га курса

факультэта фізывыхавання.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.